



ЗАГАДКАВЫ
ЛІСТ
У МІРСКІМ
ЗАМКУ

8

НОВЫЯ
КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ВАШАГА
САДУ

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

16

КАСТРЫЧНІКА 2018 г.

АЎТОРАК

№ 199 (28815)

ЛІЧБА ДНЯ

77 краін

свету налічвае сёння геаграфія паставак беларускіх прадуктаў харчавання, наведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Гэна ўвесь час папярэецца. Беларусь адносіцца да краін з самадастатковай вытворчасцю сельскагаспадарчай прадукцыі. Харчовая бяспека беларусаў знаходзіцца на высокім узроўні і мае становучую дынаміку. Краіна лідзіруе ў СНД па вытворчасці на душу насельніцтва бульбы (у 2017 годзе — 675 кг), мяса (127 кг), малака (771 кг), яек (375 штук). Па сярэднедушавай вытворчасці збожжжа (842 кг) і агародніны (206 кг) Беларусь займае пятае месца. На аднаго жыхара краіны ў 2017 годзе выраблялася мяса ўдвая больш, чым у Расіі і Казахстане. Па вытворчасці малака на душу насельніцтва Беларусь апыраджае Казахстан у 2,5 раза, Армению, Украіну і Расію — у 3-3,6 раза.

ЗБЕРАГЧЫ КАШТОЎНАСЦІ



Фота БелТА.

Адзінства дзяржавы і канфесій — налепшая абарона ад пагроз

Такое меркаванне выказаў кіраўнік дзяржавы на сустрэчы з членамі Свяшчэннага Сінода Рускай праваслаўнай царквы і Сінода Беларускай праваслаўнай царквы.

Свет імкліва змяняецца

У пачатку мерапрыемства беларускі лідар выказаў падзяку за тое, што месцам чарговага пасяджэння Свяшчэннага Сінода Рускай праваслаўнай царквы стала беларуская сталіца. На думку Прэзідэнта, гэта з'яўляецца сведчаннем высокай ацэнкі намаганняў нашай дзяржавы па захаванні міру і згоды, развіцці міжканфесійнага дыялогу і падтрымцы канструктыўных ініцыятыў рэлігійных арганізацый.

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка адзначыў неацэнны ўклад Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ва ўмацаванні ўзаемадзеяння царквы і беларускіх улад, падтрыманне і развіццё духоўных сувязяў брацкіх народаў Беларусі і Расіі. «Мы высока цэнім вашу пастырскую апеку і ўвагу да нашай краіны», — дадаў ён.

СТАР. 2

КАСТРЫЧНІК У МАІ



Фота Анастасія КЛЕШЧУКА.

Жыхары Мая
Аляксандр і Галіна ГАРМАНЕНКІ
разам ужо 39 гадоў.

Адзіная ў Беларусі вёска — цэзка пятага месяца года — Май знаходзіцца за дзесяць кіламетраў ад партовага горада Рэчыца ў паўднёвым напрамку.

СТАР. 4



КОРАТКА

- Беларускі медыцынскі ІТ-стартап увайшоў у шорт-ліст прэстыжнай міжнароднай прэміі Aspirin: Social Innovation Award 2018.
- Сетка 4G стала даступная жыхарам усіх раённых цэнтраў Магілёўскай вобласці.
- Канцэрт XIII Міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета прайшоў у ноч на 14 кастрычніка на платформе мінскага метро.



• У Брэсце да тысячагоддзя горада ўкараняць сістэму сумеснага выкарыстання веласіпедаў (велашэрынг).

• У Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобласці пры пажары на ферме выратавалі 167 цялят.

Падпіска-2018

«Ты адно запомні, браце, са «Звездой» — цяплей у хаце!»

І вядома ж, не толькі з-за светлай назвы, роднай мовы ды свайго шанюнага ўзросту. Газета сто другі гадоў жыве жыццём краіны, паважае сваіх чытачоў і нават клапоціцца пра іх, што праяўляецца яшчэ і ў выбары прызоў: яны, звяздоўскія, здаецца, заўсёды маглі не проста парадаваць адданых падпісчыкаў, але і спатрэбіцца ў гаспадарцы, верна паслужыць — прычым усёй сям'і.

СТАР. 13



Фота Юлія ПРЭСЦІКАГА.

ISSN 1990 - 763X



18199



9 771990 763008